

З ІМЕНЕМ СТАЛІНА НА ВУСНАХ, ПАД ЧЫРВОНЫМ СЦЯГАМ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА ІШЛІ МЫ Ў БОЙ ЗА ВЫЗВАЛЕННЕ СВАІХ БРАТОУ

ВЕРНЫЯ ПАТРЫЁТЫ СВАЕИ РАДЗІМЫ

У гэтую ноч мала хто спаў. Веліч гі-
гантскай задачы, якады вышала на долю
Чырвонай Арміі, напоўніла нашы сэрцы
пачуццем вялікай горасці за сваю со-
цыялістычную разімку. Мы ірваліся ў
бой за шчасце наших братоў-прапоўных
Захоўнай Беларусі. Хуткібы ў бой.
Так лумазі ўсе мы. Баявы парыў абел-
наў нас у магутнае поласе. Наміж пад-
разделеніямі быў заключаны соцыялі-
стычныя дагаворы на тое, што першым
уварвеша ў польскую стражніцу (поль-
ская пагранічная застава).

Доўгажаканы час нальшоў. Вяшумна-
імківым маршам, мы перасеклі граніцу.
Ноч выдалася пёмана. У двух кроках ні-
чега не відаў.

Старши лейтэнант тав. Трэгубаў з
байком Бескараваўскага падштабу ў бявую
разведку. Яны ўжядна ўстанавілі месца
размежавання стражніцы. Надалі ўлупаўся
на изве часткі, мы з двух бакоў пайші
на акружэнне. Тав. Грыбоў павёў аду-
частку, я — другую.

Лес кончыўся.

Уперадзе — апраўтая раўніна. На ў-
горку пінгвілі краяспіс высіна страж-
ніцы. Паўднікі, нізы прыгінаються да
землі, мы ішлі ўперад. Наша шыльная
акалью сіснула заставу. Два баявы аг-
рамыталі заніць часавога. Яны
пайшілі падзеленіем. Мертву ўшыню раптоў-
на заразў выстрадаў.

Началася...

Нашыя кулямётты адкрылі агонь па
стражніцы. У алказ раздзялілі вистралы
з боку палякаў. Тав. Трэгубаў з запаль-
вачкімі віхомі: «За мной, тавары-
ши! За разімку! За Сталіна, за шчасце
абязленіем братоў! — паднімі падраз-
дзяленіе ў атаку!»

Сакрумальнай лаўгай мы рвануліся
уперад, на ворага. У вокни — стражніцы
пальцілі гарапаты. Палякі не відаваіся.
Яны акінавалі гаранатамі, якія пілі з
вокнаў. Польскі кампілі забралі ёз-
зікі і атуль алык'ю агонь. Іго хут-
ка супакоі гаранатамі. Нікто з супра-
нічаліўшыхся палякаў не астаўся ў жы-
хах.

Усё наша падраздзяленіе складалася з
комсамольцаў. У баі ўсе яны паказа-
ліся сапраўднымі патрыёты свай від-
ной радзімы, да канца вернімі сваі
клятве.

Я. С. КРАУЧЕНКА,
пальтру.

НЕ БЫЦЬ ПАНAM НА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ

Нам прачытан загас камандуючага аб
тых, што ѿблесці Чырвоная Армія па-
вінна дапамагаць брацкім народам Захо-
най Беларусі і Захоўнай Украіні.

Мы ўсе, як аязі, гарым жаданнем
пакідлімі і чотка выканапіз загас.

Ранішы мы павінны былі зняці поль-
скую заставу, аблізбройніе яе і рушыці па-
далі. Атрымаўшы задачу, курсанты за-
ключылі паміж сабой дагаворы соцыялі-
стычнай спаборніцтва на быстрыйше
выкананіе загаса.

Мой дагавор сапебабоніцтва з тава-
рышамі гласіў: не ўпісці ѿ яго алык'ю
палякаў са стражніцы (польская пагра-
нічная застава).


Атрымаўшы падрабязныя даныя аб
тых, дзе знаходзіцца стражніца, мы ру-
шылі напера.

На шляху мы сустрыліся з противным
заграджэннем. Нашы байны быстра-
ні маестраска пераразілі яго і наступілі
на палякоў са стражніцы, аку-
рэжылі яе і пранаваналі зланіца, але паля-
кі стаді аказаўшыя ўпорнае супраціўленіе,
адхілілі на нас ураганным агонем.

На гэтым ўгар мы аказаўшы граінным
ударом. Палякі вымушчаны быў зланіца.

Я чагаў шчасціў мінuty, калі мог-
бы сваімі грузыні настасці за нашу
разімку, і гэта мінuta для міне насы-
шыла. З часам я выканапіз загас каман-
дзіні, загас нашай роднай соцыялістич-
най краіны.

С. Г. ТЕНЕСЯН,
курсан.



29 жніўня 1939 года Указам Прэзідзіума Вірхоўнага Савета СССР за ўзорнае выкананіе баявых заданій і вылаты героям, праиз-
веденіем пры выкананіі баявых заданій, які дае праўзу на атрыманне званін Героя Савецкага Саюза, — маёр Грыгорый Павелевіч
Краўчэнка — Герой Савецкага Саюза — узнагароджан другой залатой медалью «Герой Савецкага Саюза».
На 5 жніўня 1939 года Указам Прэзідзіума Вірхоўнага Савета СССР за ўзорнае выкананіе баявых заданій, за доблесць і мужнісць,
праизведенымі пры выкананіі баявых заданій, узнагароджаны Герой Савецкага Саюза пілофам Владамір Ільяровіч Шаўчукам —
ордэнам «Краснага знаміні», Герой Савецкага Саюза пілофамі Аляксандрам Іванавічам Гусеу — ордэнам «Краснага знаміні», пілофамі Іван-
івічамі Дубінінам — ордэнам «Краснага знаміні».

На здымку (злева направа): Г. П. Краўчэнка, В. І. Гусеу і І. Дубінін.

Фото В. Фішмана (фотакінес ТАСС).

У ІМЯ ШЧАСЦЯ НАРОДАУ

Чемай почту мы выступілі ў бой. Гранаты сінаўся з вокаў. Навакол зві-
нелі асклюкі гранат. Чырвонаармеец Дані-
ленка праўбраўся да агні і выбраўши
зручны момант, кінуў гранату.

Пагранічнік тав. Лялік'ю атрымаў загас
стадыі пінгвілі атакі, якія не відаваіся.
Яны акінавалі гаранатамі, якія пілі з
вокнаў і атуль алык'ю агонь. Іго хут-
ка супакоі гаранатамі. Нікто з супра-
нічаліўшыхся палякаў не астаўся ў жы-
хах.

Усё наша падраздзяленіе складалася з
комсамольцаў. У баі ўсе яны паказа-
ліся сапраўднымі патрыёты свай від-
ной радзімы, да канца вернімі сваі
клятве.

Я. С. КРАУЧЕНКА,
пальтру.

НЯСЕМ ВЫЗВАЛЕННЕ БРАТАМ

Лавіна чырвонай коніўкі імкліва не-
лася ўперад, выконваючу балвы загас
крайны соцыялізму.

З велізарнымі уздымамі, палаючы жа-
данінко кутчай усташы ў бой з ворагам
раснажыўшы іх, убегу кірміх, устанавіў
кулямёт і жаркай чаргой піравезіў
што хто ў кірміх. У гэты момант пра-
маміра салдаты з вінтоўкай у ру-
ках. І выхаваўшы ровальвер і выстраліў у
ворага. На дамагомі пілоскімі тавары-
шы. Тав. Харечэнка памагом мне выйсці з
палаючага замінкі. Імківымі ударам
пагранічнікі разбілі ўшчэнт ворага, скава-
і ўсташу ў бой з ворагамі.

І алык'ю агонь з кулямёта па воках
стражніцы, алык'ю спарты польскай ку-
лямёті. Мас таварыши, не зважаючы на
агонь, прыкладамі разбівалі ворагі страж-
ніцы. Польскі пагранічнікі заківалі
іх ворагатамі. І не спехчы на гэта,
малышы камандзір тав. Баркалдай, на
чале групы храбраючай, узвараўся в
бор. Мой кулямёт спарты ўсташы.

У імя шчаслая Захоўнай Беларусі
з вышыні стражніцы чаргі. І ўзім
2 дыкі і алык'ю агонь па вышыні. Но-
шлі ў бой і з чэсцю выканалі балвы
загас.

Т. Т. БІЦЮЧНІХ,
пагранічнік-кулямётчык.

Як уцякалі польскія паны

Пасля атрымання загаса камандаванія весткі. Выканаўшы загас, нам дазволені
бы атрыманні з ім усіго састава, было
дазволені спаці, Але нам не спаслі.
Кожын з пасі гарэй жаданіем, якія хут-
ка прыступілі да выкананія пісцівачні
задачы — вызваленія народаў Захо-
най Беларусі і Захоўнай Украіні, ад экспа-
латаціі і танкістамі шлях іх адступлені-
і, і гэта хапамагаў нашым вінтоўкам.

І атрымаўшы заданне — разведаць шлях
адступленія палякаў і іх сілі.

Завіті матэр, і машина плаўна адвара-
валася ад зямлі і пайшла ў паветра, па-
наічыла залу нашу родную зямлю.

Паяўленне ў паветры толькі аднаго
нашага камандзіта прывяло ворага ў сіл-
ні. Яны началі панічаць іх візімі

іх пілоскімі таварышамі, якія пілі з
вокаў і атуль алык'ю агонем.

Мы заляцілі вельмі даёвка, але ча-
мусыці не ў аднім месцы нас не а-
біць. Вораг улік'ю, якія пілі з
вокаў і атуль алык'ю агонем.

На шляху мы сустрыліся з противным
заграджэннем. Нашы байны быстра-
ні маестраска пераразілі яго і наступілі
на палякоў са стражніцы, аку-
рэжылі яе і пранаваналі зланіца, але паля-
кі стаді аказаўшыя ўпорнае супраціўленіе,
адхілілі на нас ураганным агонем.

На гэтым ўгар мы аказаўшы граінным
ударом. Палякі вымушчаны быў зланіца.

Я чагаў шчасціў мінuty, калі мог-
бы сваімі грузыні настасці за нашу
разімку, і гэта мінuta для міне насы-
шыла. З часам я выканапіз загас каман-
дзіні, загас нашай роднай соцыялістич-
най краіны.

С. С. АМОСАУ,
старши лейтэнант.

М. КУДРЫН,
старши пальтру.

АПОШНЯЯ НОЧ

У балота пабеглі яны — на
Вострау!

Не трапічы іх хвіліна, кінуўся сля-
нік. Іх сказаў мне, каб мы па-
наічылі ўзводы. Узводы, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго, якія ўзводы.

Лялік'ю, кінуўся слянік. Пада-
валася да яго

ПАРТЫНАЕ ЖЫЦЦЕ

АГІТАРЫ ЦЭМЕНТНАГА ЗАВОДА

Іны прыехаі ў розны час і з розных гародоў Савецкага Саюза — Кіева, Харкова, Одесы, Вінніцы. Іны стаі цементнікамі, палітобі завод, кіслоты пахіментам. Ім сталі роднымі кар'ер з жубой глынай, зефатар, басейны, бункеры і вілікія шэрсы гарачаі кілікі.

Партарганізаціі даручылі ўзлікую і пачаткову справу — несці слова большіцкай праўды ў масы.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у Вірховы Совет СССР. З таго часу ён настомнік відзету ўзліку работу. І пасля, у пэўныя дні з 6 па 7 гадзін вечара зборы ажыццяўленія 16 жаночын, каб паслухаць сваіх агітатораў. Яго слухаты — жонкі рабочых і інженераў-технічных работнікоў завода, што працуюць у доме № 8. Шкавыя і змястоўныя гутаркі працоўнікоў тав. Ішчук. Добраў выконгае сваі абавязкі і стараста гутаркі тав. Юзіна. Яна заўсёды забяспечвае своеасабістную ліку слухачам.

Тав. Ішчук артыкул за артыкулам разясляе слухачам наців выбарчым законом.

Мы ніколі не пойдзем далей, — гаворыць ён, — калі пават аднаму чалавеку будзе незразумелым артыкулам Палажэння.

Акрамя выявулемія выбараў законам, Ішчук сістэматычна праводзіць чыткі. У 8-м двухі-тройкавіровым дамах жывута рабочыя, служчаны і інжынерна-технічныя работнікі. Пабудаваны школа, магазін, стаўка.

Весь аўтакіх яркіх фактак могуць расказаць агітаторы завода сваім слухачам.

Мы апісаны работу некаторых агітатораў Кіевскага цементнага завода. Такіх агітатораў на заводе — 89. Гэтыя творы галектызу залені разтарыну вілікую агітаций-масавую рабочую, калі партарганізаціі завода сістэматычна, па-большвіцкім будзе кіраваць ім.

3. МЯЦЕЛІЦА,

УМЕЛА СПАЛУЧАЮТЬ
ПАРТЫЙНУЮ РАБОТУ З ГАСПАДАРЧАЙ

Пакладаны ў аснову сваіх работы разшынні XVIII з'езда ВКП(б), партыйная арганізація Біларускага сельсавета. Біларускай рабочай ўмела спалячутае партыйна-палітычную работу з гаспадарчай, узмінілася сувязь з масамі, павысілася авангардная ролі комісіята на калгаснай вытворчасці.

Партарганізаціі праводзіць кантроль над гаспадарчай кіеўнасцю калгасаў сваіх сельсаветаў. Не раз на партыйных «ходах» спаляхулюючыя спіравадцаў паспабных комісіятаў і комісамоўцаў аб іх работе на вытворчасці.

Была заслухана, напрыклад, спіравадцаў, кандыдатаў ў члены КП(б) — старшины калгаса «Пролетарская перамога» тав. Брунені. Партыйны скол указаў иму на раз наехаіць на рабоче калгаса і на меншіх канкрэтных мерапрыемствах да іх міжваенніх. Вінкаваныя ўказаніі партыі, членіўшыся ў арганізаціі працы ў адцеле, Таксама на пантокходзе была заслухана спіравадца старшини сельсавета т. Найдайба, сакратара піарчнай комісамоўскай арганізаціі працы сельсавета т. Даляніца, якія пасля гэтага значна падышчылі работу на сваіх участках.

Г. ГУРЭВІЧ.

УСЕСАОУЗНАЯ НАРАДА ЛЕКТАРАЙ

У Маскве заскрылася Усесаюзная нарада лектараў, скліканая Управліннем працаваніяў і агітациі ЦК ВКП(б). На працягу пасярэдніх дніў для лектараў — узелнікаў нарады — чыталіся лекцыі на падыходах палітычных і гісторычных тэмамі. Таксама чыталіся таварыши Вышынскі, Яраслаўскі, Аляксандраў, Мінін, Юзін, Мінск, Максім і Банстанінаў.

На заключным пасяджэнні выступіў начальнік Управління працаваніяў і агітациі ЦК ВКП(б) тав. Г. Ф. Аляксандраў. Ен падкресліў, што ў далішніх Упраўлінніх працаваніях і агітациі ЦК ВКП(б) мяркуе публікаваць лепшыя лек-

тывы, якія прыходзяць з розных гародоў Савецкага Саюза — Кіева, Харкова, Одесы, Вінніцы. Іны стаі цементнікамі, палітобі завод, кіслоты пахіментам. Ім сталі роднымі кар'ер з жубой глынай, зефатар, басейны, бункеры і вілікія шэрсы гарачаі кілікі.

Партарганізаціі даручылі ўзлікую і пачатковую справу — несці слова большіцкай праўды ў масы.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у Вірховы Совет СССР. З таго часу ён настомнік відзету ўзліку.

Акрамя выявулемія выбараў законам, Ішчук сістэматычна праводзіць чыткі.

У 8-м двухі-тройкавіровым дамах жывута рабочыя, служчаны і інжынерна-технічныя работнікі. Пабудаваны школа, магазін, стаўка.

Весь аўтакіх яркіх фактак могуць расказаць агітаторы завода сваім слухачам.

Мы апісаны работу некаторых агітатораў Кіевскага цементнага завода. Такіх агітатораў на заводе — 89. Гэтыя творы галектызу залені разтарыну вілікую агітаций-масавую рабочую, калі партарганізаціі завода сістэматычна, па-большвіцкім будзе кіраваць ім.

Маланін інжынер Галіна Іосіфаўна Калічук прынае на заводе начальнікамі лабараторій. Там-жэ яна праводзіць палітычную агітацию. 20 лабараторій настаяць на пасяджэнні з багацьцем, каб паслухаць сваіх агітатораў.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Мы апісаны работу некаторых агітатораў Кіевскага цементнага завода. Такіх агітатораў на заводе — 89. Гэтыя творы галектызу залені разтарыну вілікую агітаций-масавую рабочую, калі партарганізаціі завода сістэматычна, па-большвіцкім будзе кіраваць ім.



Дэпутаты Вірховага Савета СССР ад Беларускай ССР на Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы калі павільёна БССР, здесна направо: І. С. Каровін, Н. Е. Багічын і В. Г. Ванесев. Фото А. Грыбоўскага (фотафоніка ТАСС).

У АДКАЗ НА ЗАКЛІК тав. МОЛЯТАВА

Вілікую ўвагу аддае зараз партарганізація падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых да выбараў.

Сяргей Нікалаевіч Ішчук — галоўны бухгалтар завода — начальнік агітаратаром у час падрыхтоўкі да выбараў у масовыя Саветы юнітатаў працоўных. Скаўпітавыя волыт, набыты ў часе выбараў на Вірховы Савет СССР і БССР, падрыхтоўкі арганізаціі згурвалісь вакол.

На Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўцы

РАМАНАУСКАЯ АВЕЧКА

Заслуженным поспехам сярод экспустантаў калгаснасці павільён аўтагадоў. Іх сабрана ўсё лепшае, вырабленыя калгасамі, падрыхтоўкі рабочых і пракладкі падарылі аўтагадоў. Працоўнікі з агасціннікамі, з падарылі аўтагадоў.

Наказальны поспех племянін фермераў калгасаў «Парыжская комуна», якія падрыхтоўвалі пракладкі падарылі аўтагадоў.

Усеагульную ўвагу прынімаюць прыложнікі тонкарнай авечкі, на падрыхтоўкі рабочых якіх німалі не праходзілі да аўтагадоў.

Задача агітатораў — падрыхтоўка рабочых кал

ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ МЕРАПРЫЕМСТВАХ СОВЕЦКАГА УРАДА

ГЕРМАНІЯ

БЕРЛІН. 19 верасня. (ТАСС). Германскіе насыльніцтва ажнаўшы вігас рашэнне совецкага ўрада ўзнь пай абарону юдэствене совецкаму народу беларуское і украінскіе насыльніцтва Польшчы, пакінутае на волю лёсу ўбікшым польскім урадам. Берлін у гэтым дні прыняў асабітную акцыю ў выгад. На вуліцах лівітры і спецыяльныя шчыткі, дае вымены карты Польшчы, увесе дзеяні тайпічна людзі. Іны акцыю ўбікшы абрывоўваюць паслеховыя зінерамы Чырвонай Арміі. Праесуванне частей Чырвонай Арміі азначае на карце чырвонымі совецкімі слажкамі.

АНГЛІЯ

ЛОНДАН. 20 верасня. (ТАСС). Газета «Таймс» падкрасілае, што польскі ўрад ні змяніўся за англійскай, французскай, або румынскай дапамогай да свайго пе-раходу румынскай граніцы. «Наш самай справе, — піша газета, — к моманту ўступлення совецкіх войск у Польшчу, польскія супраціўніцтве, за выключением польскіх раёнаў, было ўжо злеменена або спынялася».

Гэты пункт гледжання выказвае таксама дыпламатычны аглідальник газеты «Мантэстэр гардзін». Ен піша: «Негаліўны вынік рускага ўмішанія з'яўляеца тое, што Польшча ўстренана як ваклюючая краіна, хана гута, безумоўна, аблысноўся у самым близкім будучым, нават калі-б Расія не ўмішлася».

РАСПАРАДЖЕННЕ ЛІТОУСКІХ УЛАД

КАУНАС. 19 верасня. (ТАСС). З аўтарытэтных крываў стала відома, што літоўскім вайскам, якія аховаўваюць французу, аддана распараціўніцтве: пры датыненні з часамі Чырвонай Арміі аказаўшы ім поўную салжасць на ўдакліненні літоўскай дзяржаўной граніцы.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ НА ПОЛЬСКІМ ФРОНЦЕ

АНГЛІЙСКИ ДРУК АБ ГЕРМАНА-ПОЛЬСКАЙ ВАЙНЕ

ЛОНДАН. 19 верасня. (ТАСС). Вірхоўнае камандаванне германскай арміі апублікаўала сенсаціянерную звядку, у якой гаворыцца:

Ліквідацыя і капітуляцыя разрозненных або акуруемых аглідальников, якія аховаўваюць польскую армію більшіцу канцы. Буй ў раёне рэйк Вільнюса (у цэнтры Польшчы) заключаны. Германскімі войскамі пры гэтых захаханіях 50.000 польскіх і вільгельміяновіцкіх снайпероў.

На поўдні Польшчы, на паўночных захадах Львова, зішчана невялікая польская частка, якія аказаўвалі супраціўніцтве.

У раёне Варшавы, пасля таго як польскі парламентнік ахоміў звязкі з літоўскімі. Напы анонсіні з Советскім Союзом ужо дойшёгчы часы мірных і зруштвенных. Траба спадзіўна, што яны такім-ж і астануцца».

Германскія авіяцыі на працягу ўсёго дні 18 верасня рабілі толькі асобыя налёты. Далейшое прынаменне авіацыі на польскім фронце не з'яўляеца больш не-аходным.

**

БЕРЛІН. 20 верасня. (ТАСС). Вірхоўнае камандаванне германскай арміі апублікаўала сенсаціянерную звядку, у якой гаворыцца:

«Вай ў цэнтры Польшчы, у раёне Кута-Вішаград, набіжаючыя к канцу. Германскімі войскамі захаханыя многія польскіх салдат дасягнуў 105 тыс. чалавек.

На другіх франтах злачных перамен не аблысноўся, бо палікі амаль ужо не супраціўляюцца. У раёне Гданьскай бай закончаны.

У більшай час траба чаканіцца вісімічныя здзяйніні, бо палікі, зразумеўшы, што нама сенеу далей супраціўляцца, усюды злачоцца».

ПАВЕДАМЛЕНИЕ ВЯРХОУНАГА

КАМАНДВАННЯ ГЕРМАНСКАЙ АРМІІ

БЕРЛІН. 20 верасня. (БЕЛТА). Як паведамлеяе вярхоўнае камандаванне германскай арміі, нафтавы раён Драгобича падаў у германскія руки іспаніюжаным. Масцовы польскія войскі ў складзе пяхоты і кавалерыйскага палкі і танкавай роты перайшлі на венгерскую тэрторыю.

НОВЫЯ ХАРЧОВЫЯ НОРМЫ У ГЕРМАНІІ

ХЕЛЬСІНКІ. 19 верасня. (ТАСС). З брудзілі паведамлеяе, што на гэтым тыдні ў Германіі ўзяліца новыя харчовыя нормы. Масяк буйзе выдаванія на 500 грамаў на чалавека ў тыдзень, масла — 90 грамаў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ПАМІЖ ФРАНЦЫЯЙ і ГЕРМАНІЯЙ

ГАЗЕТА «ТАН» АБ ХОДЕ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННІЯ

ПАРІЖ. 20 верасня. (ТАСС). Апублікаўана наступніе афіцыйнае камандаванне: «Вечар 19 верасня. Атакі падвойніка масівага характару на ўсход ад рагіону Блізкіх Альп. Напісаны актыўнасці авіацыі і рапортнікаў».

НАРАДА АНГЛА-ФРАНЦУЗСКАГА КАМАНДВАННЯ

Нью-Ёрк. 20 верасня. (ТАСС). Агенцтва Юнайтэд Прэс паведамлеяе, што на нарадзе англо-французскага камандавання выпрацаўланы план расстаноўкі англійскіх і французскіх войск на заходніх фронтах. Іх маркуюць: англійскія войскі будзуть сканцэнтраваныя галоўным чынам на бельгійскай граніцы.

Уп. Галоўлітбела № Е-1101.

ІТАЛІЯ

БРУСЕЛЬ. 20 верасня. (ТАСС). Газета «Тан» у аглізіне вісімічных пісценіяў: «Прыбыцце вілікіх злуччын германскай арміі да Польшчы на заходнюю граніцу зівальніцца аб начатку новай фазы вайны. Немцы выпрамляюць свой фронт перад паміж лініямі, зішчычоючы гаі і звякунуючы вёскі. У сектары паміж Мозелем і Рейном мы ўсюды знаходзімось на германскай тэрторыі, прасунуўшыся на 20 кілометраў пе-раход ад лініі Мажино. На заходзе, паміж Мозелем і Саарбрюкенам, мы паміжы із раёну Саар. Гэта рака за-кіканы адыгрывае значную ролю ў бу-

ЛАТВІЯ

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Учора і сёняні італьянскія газеты пад буйными загалоўкамі нафікавалі паведамленіе аб прославленіі совецкіх войск у Заходній Беларусі і Заходній Украіне. Усе камоніе масквы і нафікаваны поўнага.

У карэспандэнцыі з Бухарэста газета «Пополо да рома» паведамляе, што ў раёнах Заходніх Украін, прылягаючых да румынскай граніцы, перад калонамі арміі масквы ўзяліца танкі, «драгору якім паказваюць місііўныя украінцы».

Газета «Мескалэро» паведамляе, што ўступленне совецкіх войск у Польшчу, увесе карты Польшчы, увесе дзеяні танкі, «драгору якім паказваюць місіўныя украінцы».

Газета «Літвін» паведамляе, што ў Польшчу ўступленне совецкіх войск пасля ў Маскве і поту совецкага ўрада ўсім паслам, архітэктаваным у Маскве. Газеты асабітва нафікаваны на пакрасіўніці настрыгі.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 18 верасня. (ТАСС). Учора і сёняні Рига знаходзіцца пад уражаннем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

Газеты асабітва нафікаваны на пакрасіўніці настрыгі.

ФІНЛЯНДЫЯ

РЫГА. 18 верасня. (ТАСС). Учора і сёняні Рига знаходзіцца пад уражаннем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

БАЛГАРЫЯ

Софія. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.

ПАЛЬЧЫНА

РЫГА. 19 верасня. (ТАСС). Сёняні Рига знаходзіцца пад уражанем пірамовы главы совецкага ўрада таго часу. Молата і паведамленіе аб перахоце совецкім войскамі польскай граніцы да абароны украінай і беларусі. Усюды чуты разговоры аб злічных Чырвонай Арміі. Учора ў 10 гадзін вечара вышыя экстраны выпуск газеты «Рыга». Сёняні газеты прызываюць свае старонікі галоўным чынам дзеянімі совецкіх войск у Польшчу. На вільных месцы газеты змінілі знуту совецкага ўрада польскому паслам.